

№ 87. Элеаноры Бабарэцы

22 студзеня 1935 г.

Дзень добры, любая Лорачка!

Мама, як была ў мяне, глядзела тут у вадным магазыне боцкі для сябе. Але ня ведала, ці будуць яны якраз на яе чаравікі. Дык от мама ўзяла мерку і казала, што напіша, ці купляць іх, ці не. Ты, Лорачка, папытай маму і напішы мне, бо мама, мусіць, забылася і нічога мне не напісала.

Ці правялі вы электрычнасьць? Калі яшчэ не, папрасі, Лорачка, маму, каб напісала заяву на „Белку“, дастала дазвол і правяла. Пры электрычнасьці куды лепей вечарамі сядзець і працаўцаць.

Лорачка, як будзе мама ехаць ка мне, няхай яна прывязе мне Гётэ, а таксама ручнік. Бялізну гаспадыня памыла пазаўчора, а ручнікі засталіся нямытыя.

Моцна цябе цалую, Лорачка.

Твой тата.

Перадай, Лорачка, бусюньку мамусі і Лялячцы ад мяне.

№ 88. Ганьне, Элеаноры і Алесі Бабарэкам

26 студзеня 1935 г.

Любая Анечка, Лорачка і Лялячка!

І рад-бы я да Вас, ды гэта ня ўдаецца аж пакуль ня скончым гадавой справаўздачы. А скончым яе, бадай, не раней як к 1 лютаму. Тады папрашу камандыроўку ў Слабадзкі, калі не загадаюць выконваць абавязкі ст[аршага] бух[алтара] гандлёвай базы крайгорта на час ад'езду глаўбуха ў Горкі. Сёньня нешта пра гэта гаварылі. Адзін наш бухгалтар ужо выконвае абавязкі па крайгорту, і больш нікога не застанецца. Мусіць, давядзецаць мне быць, пакуль прыедзе глаўбух. Наогул тут так складаецца, што нашаму глаўбуху Радзіонаў прапанаваў перайсьці ў Балахну, і той даў згоду. Так што, як шчэ што складзецаць, невядома. А мне дакляраваў той-же Радзівонаў уладзіць мяне бухгалтарам у Слабадзкое аддзяленыне. Ня ведаю толькі, на колькі ён спраўдзіць сваё слова, многа ён дакляраваў, ды мала выкананаў, калі не сказаць, што нічога. Гэта было-б найлепей, каб удалось атрымаць назначэныне ў Слабадзкі. Ва ўсякім разе, гэтую думку я не кідаю і буду сам гаварыць з начальствам. От бяда толькі, што й начальства яшчэ сталага няма. Усё знаходзіцца яшчэ ў стады арганізацыі. Што да заявы, якую падаў шэфам, дык адказу яшчэ ніякага не атрымаў. Кажуць, начальнік у Маскве, на зъездзе. У асабістым парадку наўрад ці дадуць станоўчы адказ, вот калі ўстанова будзе пасылаць, тады і там дадуць згоду. Чакаю цябе, Анечка, 30, хоць ня ведаю, ці пасыпаем мы да 30 скончыць, і ці буду я вольны гэтым днём. Але ўсё-ж прыяжджаі, пагутарым. Калі й будуць у нас заняткі, дык ня весь дзень. Мне такжэ хочацца пабачыць Лорачку і Лялячку, яны за гэты час яшчэ больш паразумнелі, пэўна-ж. Можа ў хуткім часе і наведаюся дамоў. Цалую вас моцна.

Ваш Адам.